

## **Аналіз работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб у пракуратуры Ашмянскага раёна ў 2019 годзе**

Пракуратурай раёна ажыццяўляецца сістэматычны аналіз работы па разглядзе зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, якія паступаюць у пракуратуру, а таксама пастаянны нагляд за прытрымліваннем у выканаўча-распарадчых органах, прадпрыемствах, установах, арганізацыях раёна заканадаўства, якое рэгламентуе работу са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб.

У 2019 годзе ў пракуратуру Ашмянскага раёна паступіла 119 зваротаў грамадзян (у 2018 годзе – 89 зваротаў).

У параўнанні з 2018 годам павялічылася колькасць задаволеных зваротаў грамадзян з 4 да 14, па выніках разгляду якіх вынесена 8 пастановаў, 1 афіцыйныя папярэджанне, 1 пратэст, 4 іскавыя заявы.

Так, 18.02.2019 у пракуратуру раёна паступіў зварот Танкаловіча Л.Д., у якім ён просіў пастанову ад 14.10.2016 аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы па факце завалодання Солонко В. і Савіцкай Г.Ю. залатымі завушніцамі і мабільным тэлефонам, якія належаць Лябёдак Е.В., адмяніць і накіраваць на дадатковую праверку. Па выніках праверкі 26.02.2019 дадзена пастанова аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы адменена, матэрыял накіраваны для арганізацыі дадатковай праверкі.

20.08.2019 у пракуратуру раёна паступіў зварот Козела Н.В. аб прад'яўленні іскавай заявы ў суд аб прызнанні несапраўдным дагавора куплі-продажу кватэры ад 14.10.2015, аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі вышэйназванага дагавора і аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі перахода права ўласнасці на прададзеную кватэру. Па выніках праверкі пракуратурай раёна 13.09.2019 пададзена іскавая заява ў суд Ашмянскага раёна аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі вышэйназванага дагавора і аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі перахода права ўласнасці на прададзеную кватэру. Рашэннем суда Ашмянскага раёна іскавыя патрабаванні задаволены ў поўным аб'ёме, кватэра, здабытая злучынным шляхам, вернута ранейшаму ўладальніку.

Аналіз дазволеных зваротаў грамадзян гаворыць аб тым, што найбольшую колькасць зваротаў у 2019 годзе паступіла па пытаннях нагляду за выкананнем заканадаўства – 24 зварота (у 2018 годзе – 12), па пытаннях нагляду ў ходзе дасудовай вытворчасці паступіла 23 зварота (у 2018 годзе – 26), па пытаннях нагляду за законнасцю судовых пастановаў па грамадзянскіх справах паступіла 3 зварота (у 2018 годзе – 2), у т.ч. 1 у адносіне да непаўналетняга (у 2018 годзе – 1), па другіх пытаннях разгледжана 14 зваротаў грамадзян (у 2018 годзе – 13).

У 2019 годзе ў пракуратуру раёна паступіла 18 зваротаў юрыдычных асоб (у 2018 годзе – 24) па пытаннях нагляду за адпаведнасцю закону судовых пастановаў па грамадзянскіх справах, якія разгледжаны па сутнасці, з іх 13 поўнасцю задаволены.

З Гродзенскай абласной пракуратуры ў пракуратуру Ашмянскага раёна накіравана 10 электронных зваротаў (у 2018 годзе – 1).

У 2019 годзе на асабістым прыёме пракурорскімі работнікамі прынята 131 грамадзянін (у 2018 годзе – 153), па месцы жыхарства і работы 10 грамадзян (у 2018 годзе – 9). На асабістых прыёмах грамадзяне найчасцей звярталіся па пытаннях выканання працоўнага заканадаўства, жыллёвага заканадаўства, адміністрацыйнага заканадаўства, нязгоды з дзеяннямі супрацоўнікаў РАУС.

Памочнік пракурора  
Ашмянскага раёна

юрыст 3 класа

А.В.Мрочка